

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**Факультет прикладной математики и информатики**

**Кафедра математического моделирования и анализа данных**

Аннотация к дипломной работе

**«Статистическое оценивание параметров и прогнозирование  
многомерных двоичных временных рядов»**

Шибалко Сергей Анатольевич

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, профессор кафедры математического моделирования и анализа данных ФПМИ, академик НАН Беларуси Харин Ю. С.

Минск, 2024

# РЕФЕРАТ

Дипломная работа, 67 страниц, 14 рисунков, 23 использованных литературных источников, 1 приложение.

**Ключевые слова:** МНОГОМЕРНЫЙ ДВОИЧНЫЙ ВРЕМЕННОЙ РЯД, ЦЕПЬ МАРКОВА ПОРЯДКА  $S$ , МАЛОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ, СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ.

**Объект исследования** – малопараметрические модели многомерных двоичных временных рядов.

**Цель работы** – анализ малопараметрических моделей многомерных двоичных временных рядов.

**Результат** – построены состоятельные статистические оценки параметров малопараметрических моделей и исследованы их асимптотические свойства; разработаны алгоритмы статистического оценивания параметров моделей и статистического прогнозирования; проведены эксперименты на модельных и реальных данных.

**Область применения** – статистический анализ многомерных двоичных временных рядов.

# РЭФЕРАТ

Дыпломная работа, 67 старонак, 14 малюнкаў , 23 крыніц, 1 дадатак.

**Ключавыя слова::** ШМАТНАМЕРНЫ ДВАІЧНЫ ЧАСОВЫ РАД, ЛАНЦУГ МАРКАВА ПАРАДКА  $S$ , МАЛАПАРАМЕТРЫЧНАЯ МАДЭЛЬ, НЕЙРАСЕЦЕВАЯ МАДЭЛЬ, СТАТЫСТЫЧНАЕ АЦЭНЬВАННЕ ПАРАМЕТРАЎ, СТАТЫСТЫЧНАЕ ПРАГНАЗАВАННЕ.

**Аб'ект даследавання:** – малапараметрычныя мадэлі шматмерных дваічных часавых радоў.

**Цэль даследавання** – аналіз малапараметрычных мадэляў шматмерных дваічных часавых радоў.

**Вынікі** – пабудаваны заможныя статыстычныя ацэнкі і параметраў малапараметрычных мадэляў і даследаваны іх асімптатычныя ўласцівасці; распрацаваны алгарытмы статыстычнага ацэньвання параметраў мадэлей і статыстычнага прагназавання; праведзены эксперыменты на мадэльных і рэальных даных.

**Вобласць прымянеñня** –статыстычны аналіз шматмерных дваічных часавых радоў.

# ABSTRACT

Diploma thesis, 67 pages, 14 figures, 23 references, 1 application.

**Keywords:** MULTIVARIATE BINARY TIME SERIES, MARKOV CHAIN OF ORDER  $S$ , PARSIMONIOUS MODEL, NEURAL MODEL, STATISTICAL ESTIMATION OF PARAMETERS, STATISTICAL FORECASTING.

**Object of research** – parsimonious models of multivariate binary time series.

**Objective** – analysis of parsimonious models of multivariate binary time series

**The result** – consistent statistical estimators of the parameters of parsimonious models were constructed and their asymptotic properties were studied; algorithms for statistical estimation of model parameters and statistical forecasting have been developed; results of experiments on simulated and real data are presented.

**Scope** – statistical analysis of multivariate binary time series.